

# памяць

памяць

## Сяргей Абламайка



...съмерць Быкава стала яго апошній  
перамогай над уладай, якая яго зьневажала,  
над той несправядлівасцю,  
якая пануе цяпер на нашай Бацькаўшчыне,  
над чалавечай слабасцю і подласцю...

## Вясна з Быкавым

Сваю вясну 2003 году я называю “Вясна з Быкавым”. Так склалася, что ў апошнюю для Васіля Уладзіміравіча вясну нам выпала ня раз сустракаца. У лютым і ці пачатку сакавіка мне падумалася, што трэба нейкім чынам натаваць падрабязнасці нашых сустрэчаў. Але часу з-за працы ня так шмат, дый арганізаванаасці не хапіла – думаў, што наперадзе яшчэ шмат часу і размоваў з пісьменьнікам, маўляў, такой бяды, калі пра ту ці іншую сустрэчу не занатую. Атрымалася толькі свае ўражаныні і падрабязнасці некалькіх сустрэчаў нагаварыць на дыктафон. Пры гэтым у размовах з Быкавым я ніколі нічога не пытаўся ў яго з разылікам пасыля занатаваць – ня мог і не хацеў быць няшчырым. Цяпер шкадую. Лепш бы я наўмысна яго распытваў.

111

*Друкуецца  
ў скарочаным  
варыянце.*

Толькі калі я пазнаёміуся з Быкавым бліжэй, я зразумеў, які гэта інтэлектуал і які гэта шляхетны і далікатны чалавек. Мяне асабіста ён увесь час зьдзіўляў – ад таго самага часу,

калі 19 кастрычніка 1988 году я ўбачыў яго ў залі Чырвонага Касцёлу на ўстановчым сходзе “Мартыралёгу Беларусі”. Ніколі не забуду сваё зьдзіўленыне і радасць, калі Быкаў адштурхоўваў плячом цэкоўца Бузука ад трывуны. Цяпер, спазнаўшы яго бліжэй, адназначна магу съцвярджаць, што ён быў пасылядоўным беларускім нацыяналістам і чалавекам правых, кансерватыўных поглядаў. Апрача таго, ён быў глыбока начытаны і самаадукаваны чалавек з фенаменальнай памяццю. “Доўгую дарогу дадому” ён напісаў, не карыстаючыся нікім дзёньнікамі, бо дзёньнікаў, паводле яго словаў, ніколі ня вёў. Я ня раз быў съведкам, як пры размове ён на памяць цытаваў выказваныні славутых маралістаў і філосафаў.

## 111

Літаратурная слава Быкава зрабіла яго ў значнай ступені публічным чалавекам. Шмат розных людзей дамагаліся яго ўвагі, яму званілі, пісалі, прасілі інтэрв’ю – турбавалі няспынна. Такое жыццё навучыла Васіля Уладзіміравіча бараніцца – ён мог быць і вельмі халодным, нават жорсткім чалавекам, мог адкрыта і цвёрда прадэманстраваць да некага сваё незацікаўленыне. Тым больш каштоўнай была яго нязменная ўвага да супрацоўнікаў Беларускай Службы Радыё Свабода.

Думаю, што давер да мяне ў Васіля Уладзіміравіча ўзынік яшчэ і праз маю жонку Вольгу Краўчанку, якая паходзіць з літаратурнай сям’і, і была з дзяцінства знаёмая з Быкаўымі. І яшчэ больш дыстанцыя паміж намі скарацілася, як я адчуў, пасыля таго, як Васіль Уладзіміравіч прачытаў рукапіс маёй кнігі “EGOізмы” і напісаў да яе прадмову (кніга выйшла ў сакавіку 2004 году). Да прачытання рукапісу мы з ім пры сустрэчах рукаліся, а пасыля – ён мог на разъвітаныне абняць і расцалаваць.

Калі прадмова была гатовая, ён запрасіў мяне дадому яе забраць. Гэта было 19 ці 20 сакавіка. Я прыехаў. Для мяне гэта была троху няўмкная сітуацыя, не хадзелася турбаваць Васіля Уладзіміравіча (да аперациі заставалася 9 дзён). Я хацеў прадмову і рукапіс хутчэй забраць ды зъехаць. Але Быкаў настойў, каб я зайшоў, пасядзеў у іх. Ірына Міхайлаўна згатавала кавы, Васіль Уладзіміравіч дастаў рукапіс з прадмовай і прапанаваў, каб я прачытаў яго. Я з хваляваньнем і таму на надта ўважліва прагледзеў тэкст. Пасыля Васіль Уладзіміравіч спытаўся, ці ёсьць у мяне пытаныні або заўвагі. Гэта мяне ўразіла. Быкаў паводзіў сябе вельмі далікатна і адначасова даволі цырымонна – было відаць, што ён адчувае і падкрэслівае значнасць моманту. Ён сказаў, што кніга добрая і выказаў надзею, што прадмова паспрыяе яе выданню.

Прыехаўшы дадому, я ўважліва прачытаў тэкст і зразумеў, што заўсёды буду ўдзячны Быкаву за прадмову да «EGOізмаў» і іх высокую ацэнку.

Праз месяц Васіль Уладзіміравіч падараваў мне кнігу сваіх успамінаў “Доўгая дарога дадому” і напісаў, што дорыць яе з “братнім пачуцьцём...”

## 111

Было цікава назіраць вельмі далікатныя адносіны Быкава да сваёй жонкі, Ірыны Міхайлаўны, якую ён ласкова называў “Ірыся”. Ірына Міхайлаўна, дарэчы, была Быкаў ня толькі жонкай, яна была, фактычна, яго літаратурным дарадцам і сакратаром. Прынамсі, так я зразумеў адносіны паміж імі.

## 111

Уразіла мяне і яго мужнасць. Ня думаю, што хаяць 10 са 100 чалавек з яго дыягназам і станам могуць паводзіцца так стрымана, мужна і годна – такіх, відаць, адзінкі. Аднойчы ён нам з жонкай проста і спакойна сказаў, што ў яго стане пытаньне стаіць так – ці мае ён яшчэ хаяць 6 некалькі месяцаў...

111

Неяк увосень 2002 году, калі Быкаў у адзін са сваіх прыездаў у Прагу запрасіў Аляксандра Лукашука, Сяргея Навумчыка і мяне з жонкай у рэстарацыю, я спытаяўся, як яму жылося ў Горадні, і ён адказаў, што вельмі добра, маўляў, у яго жыцьці так было заўсёды, чым далей ён перамяшчаўся на заход, тым больш камфортна сябе пачувай эмацыйна і псіхалагічна. Так было з пераездам з Далёкага Усходу ў Беларусь, з Асіповічаў у Горадню, з Беларусі ў Фінляндыю, а адтуль у Нямеччыну.

111

Вясна 2003 году выдалася гарачаю ў сэнсе міжнародных падзеяў: ішла вайна ў Іраку, съвет віраваў. Быкаў адназначна быў на баку Амерыкі і казаў, што тыранія павінна быць зьнішчана. На размовы пра ахвяры амерыканскіх бамбардзіровак ён адказваў, а колькі, маўляў, памерла людзей ад рук Хусейна.


Васіль Уладзіміравіч заўсёды падтрымваў незалежніцкія рухі, пра якія б народы ні ішла гаворка. Аднойчы мы гаварылі пра курдаў, якія падчас вайны ў Іраку паспрабавалі дамагчыся для сябе нейкіх правоў. Быкаў асуджаў цынічную пазицію Турэччыны, якая патрабавала ад ірацкіх курдаў вываду сваіх войскаў з цэнтраў нафтаздабычы на поўначы Іраку – гарадоў Кіркук і Масул. Турэччына баялася, што курды, атрымаўшы контроль над нафтай, а значыць і грошы, дапамогуць і 12-ці мільёнам курдаў турэцкіх. Я таксама гэтаму абираўся, але казаў, што на съвеце справядлівасці няма, і таму чакаць яе ад краінаў не выпадае. А Васіль Уладзіміравіч адказаў цытатай з некага (яму здавалася, што гэта быў Максіміян Валошын), маўляў, ніякая ідэя не праліла столькі крыві, як ідэя справядлівасці.

111

Быкавы на чужыне нудзіліся. Колькі б вакол ні было ўважлівых і гатовых дапамагчы маладых людзей, людзям пажылым патрэбныя іх сябры, іх сваякі і адпаведнае асяроддзе – адным словам, іх съвет. Гэты съвет у Быкава адняла цяперашняя ўлада, якая назвала яго “літаратурным паліцаем” і выштурхнула за мяжу. Ніколі не забуду дзьве самотныя постаці ў вакне кватэры на першым паверсе дома ў праскіх Вршовіцах. Шмат разоў, ад'язджаючы, мы з жонкай сядаем у машыну побач з пад'ездам, а ў вакне – два самотныя чалавекі прыязна і сумна махаюць нам рукой. У Васіля Уладзіміравіча – класічны быкаўскі разывітальны жэст: дзьве шчэпленыя над галавой рукі, і погляд троху спадылба...

111

22 сакавіка 2003 году ў Празе адбылася ўрачыстая акадэмія з нагоды 85-х угодкаў абавяшчэння незалежнасці БНР (тады быў апошні публічны выступ Быкава). Пасыля акадэміі мы з Вольгай адвозілі Васіля Уладзіміравіча дадому. А ён нечакана запрасіў нас да сябе, і вось так сталася, што 85-я ўгодкі БНР мы адзначылі разам – я з жонкай і Быкаў з Ірынай Міхайлаўнай. Мы пілі белае бардо і да самага вечара шмат гаварылі. Я тады, памятаю, шмат разважаў, што 25 сакавіка 1918 году – найвялікшы дзень тысячагадовай беларускай гісторыі, галоўны ўклад беларускага народу (разам з царкоўнай Уній 1596 году) у гісторыю чалавецтва – бо менавіта тады мы засьведчылі ўсяму съвету, што ёсьць такі народ, і што ён мае права на самастойнае дзяржаўнае існаваньне. Я казаў таксама, што братоў Луцкевічаў з паплечнікамі, якія ў сакавіку 1918 году прыехалі з Вільні і літаральна прымусілі Раду, каб яна абвесціла незалежнасць, трэба лічыць апосталамі беларускай нацыі. Каб не яны, што цяпер было б з Беларусью?.. Васіль Уладзіміравіч з гэтым адназначна пагаджаўся.



У рэдакцыі Беларускай Службы Радыё Свабода 12 верасня 2001 году.  
Зълева направа: Сяргей Шупа, Вольга Абламейка, Васіль Быкаў, Вячаслаў Ракіцкі,  
Сяргей Навумчык, Сяргей Абламейка.

111

Цікава, што ў той дзень, 22 сакавіка, калі мы ехалі ў метро ад Славянскай бібліятэкі да месца стаянкі нашага аўто, да Быкава ў кішэню залез злодзея – у Празе яны ездзяць у грамадскім транспарце групамі, ствараюць таўкатню і спусташаюць сумкі ды кішэні пасажыраў. Звычайна іх ахвярамі стаюцца турысты, якія і гроши маюць пры сабе, і выглядам сваім вылучаюцца, і на чужых мовах гавораць – якраз па мове найчасцей ахвяры і выбіраюць. І вось такая купка злачынцаў пачала валтузыню вакол нас. Я, як мог, затуліў Быкава плячом і па стараўся адштурхнуць нападнікаў рукамі. Васіль Уладзіміравіч захаваў спакой, а калі мы выйшлі з вагона, сказаў, што адчуў-такі ў сваёй кішэні руку злодзея, але выгляду не падаў. Пасыля ён засымяляўся і сказаў: “А чаго баяцца, кішэня ж – пустая”.

111

Раніцай 24 сакавіка, у панядзелак, Аляксандр Лукашук адвёз Быкава на аперацию ў лякарню. Але ўвечары яго выпісалі, бо паднялася тэмпература. А 26-га, у сераду, у туую ж лякарню яго адвозіў ужо я. Мне хацелася, каб з ім была нейкая хрысьціянская рэліквія. Спачатку я хацеў падараваць яму асабісты ружанец Язэпа Германовіча (Вінцку Адважнага), які ў мяне ёсьць. Але атрымалася інакш, бо ружанец я забыўся дома.

У мяне ў машыне была маленъкая драўляная іконка Багародзіцы з Ісусам, якую мне некалі асьвяціў і падараваў уніяцкі сьвятар з Кастамлотаў у Польшчы архімандрый Раман Пентка. Калі мы прыехалі, я ўзяў туую іконку, уклай у руку Васіля Уладзіміравіча і паціснуў яе. У адказ ён съціснуў мою руку, і так мы нейкі час трymалі адзін аднаго за руку, а паміж нашымі далонямі была тая іконка. Для мяне гэта было выразам удзячнасці, павагі і ўзаемаразуменія. Праз пару дзён пасыля

аперацыі я прыйшоў да яго ў лякарню і ўбачыў тую іконку ў нагруднай кішэні піжамы, у якой ён ляжаў. Пасьля гэтую іконку ён узяў з сабой у Бараўляны, яе відаць на здымках на тумбачцы каля яго ложка. А калі Васіль Уладзіміравіч памёр, Ірына Міхайлаўна ўклала той аброзак яму ў кішэню пінжака. З ім яго і пахавалі... Дарэчы, у труну да Васіля Уладзіміравіча паклалі і перададзеныя Сяргеем Навумчыкам з Прагі праз Аляксандра Лукашука бел-чырвона-белую значку і ручку з быкаўскага пісьмовага стала. Гэта зрабіў сын Быкава Сяргей.

111

Калі я ў верасьні 2003 году аглядаў у быкаўскай менскай кватэры яго кабінет, Ірына Міхайлаўна прапанавала мне ўзяць з яго пісьмовага стала любую реч на выбар – як сувенір і рэліквію. Звычайна на стале людзі трymаюць або вельмі патрэбныя, або мілыя ім рэчы-забаўкі. Там было шмат усяго – нож для паперы, ручкі і алоўкі, лупа... Я выбраў маленкую пластыковую іконку-складзень. Калі яе разгарнуць, на левым баку аброзак сьвятога Васіля Вялікага, а на правым – тэкст малітвы да гэтага сьвятога па-царкоўнаславянску. У такі спосаб мы з Васілем Уладзіміравічам завочна абмяняліся іконкамі.

111

31 сакавіка Быкава перавялі з рэанімацыі ў звычайнную палату, і ў той жа дзень мы з Вольгай і Сяргеем Навумчыкамі прыехалі яго адведаць. Ён узрадаваўся. Мы прывезылі яму першыя асобнікі дзьвюх ягоных кніжак: “Доўгай дарогі дадому” і зборніка быкаўскай публіцыстыкі на ўкраінскай мове “Крыжовы шлях”. Ён так чакаў выдання сваіх успамінаў і быў так рады кнізе, што пакуль мы сядзелі ў яго на працягу гадзіны і гаварылі, некалькі разоў пачынаў гартаць кнігу і траціў нітку размовы. Мы абміяркоўвалі дызайн абедзвюх кніжак, гаварылі, што ўкраінская лепшая, але было відаць, што яго цікавіць толькі “Доўгая дарога дадому”.

Наогул, лякарня і атмасфера ў ёй прыгніталі яго. Ён сказаў, што надзвычай рады пераводу з рэанімацыі – там увесь час мітусыня, некага прывозяць, адвозяць, выратоўваюць. Пасьля ўспомніў пра свайго сына Васіля, які, працаўваўшы 20 гадоў у дзіцячай неўралагічнай клініцы, сышоў з медыцыны, бо ня мог штодзень трываць чалавече гора і боль. Дэфіцит лекаў з-за беднасці дзяржаўнай медыцыны, немагчымасць дапамагчы хвораму і яго сваякам не давалі яму спакойна жыць. Мне падумалася, што Васіль Быкаў-малодшы мае такую ж мастацкую і чульлівую душу, як бацька. Васіль Уладзіміравіч тады гаварыў, што лекарам наогул павінен быць вельмі моцны харектарам чалавек, бо побач заўсёды пакуты, боль і смерць. Сказаў таксама, што каб на яго ціперашні разум, дык ён бы сыну не дазволіў паступаць на медыцыну.

Тады мы яшчэ гаварылі пра мізэрныя ганарапы, якія плацяць цяпер пісьменнікам, і Васіль Уладзіміравіч расказваў, што перад паўлаўскай грашовай рэформай меў на рахунку ў Дзяржбанку СССР 250 тысячаў рублёў. Тыя гроши прапалі, і народны пісьменнік далей вымушаны быў жыць на пенсію.

111

Саму дату 25 сакавіка (гэта быў аўторак) мы з Вольгай адзначалі ў Сяргея і Галі Навумчыкаў. І вось тады, аблеркаваўшы сітуацыю, мы вырашылі, што пасьля аперацыі па스타рамся па меры сваіх сіл дапамагчы Быкавым, зняць з іх некаторы бытавы клопат. Быкавы былі ў Празе на вельмі абжытыя, амаль нічога дома не гатавалі, а мы разумелі, што пасьля аперацыі на кішэніку і печані чалавеку патрэбная дыета. І калі 9 красавіка Васіль Уладзіміравіч выпісалі, Галі Навумчык і мая Вольга пачалі па чарзе гатаваць яму абеды. Навумчыкі ездзілі да Быкавых на грамадскім транспарце (машыны ў іх тады не было) пераважна ў выхаднія, а ў

астатнія дні ежу адвозіў я. Даязджаў да Быкаўых з пачастункамі і Аляксандр Лукашук з жонкай Святланай.

## 111

Пасыя аперацыі Васіль Уладзіміравіч страціў пачуцьцё смаку – не адчуваў ежу на смак. Аднойчы яму ў лякарні страшна захацелася зваранага ўсъмятку яйка, Ірына Міхайлаўна прынесла, а ён смаку не адчуў...

І вось мне запомнілася, што гэтае пачуцьцё яму вярнулася 17 красавіка. У той дзень я прывёз згатаваны маёй Вольгай дыетычны абед: аўсяны суп з морквой і паравыя катлеты з падлівай і грэчневай кашай. Васіль Уладзіміравіч зьеў, пасядзеў задуменна, паўсъміхаўся і сказаў, што ўпершыню адчуў і смак ежы, і пах, і апетыт. Усяго гэтага з раніцы яшчэ не было. Та я падзея выклікала ў нас аптымізм.

Яшчэ мне запомнілася, што 29 красавіка Вольга зварыла кіслую капусту і нешта на другое, я, як заўсёды, адвёз абед да Быкаўых, а вечарам па тэлефоне Васіль Уладзіміравіч падзякаваў і сказаў, што гадоў 30 ня еў такіх “шчэй...”

## 111


Калі ў канцы красавіка Сяргей Навумчык ад'ехаў на месец у Амерыку, да мяне перайшоў абавязак прывозіць Быкаву свежую прэсу – мы раздрукоўвалі яе з інтэрнэту. Дагэтуль я адвозіў яму толькі “Нашу ніву”, якая прыйходзіла ў Прагу на маё імя з пазнакай у дужках “Для Васіля Быкава”. З беларускіх газетаў мы раздрукоўвалі яму яшчэ “Народную волю”, якую ён з ахвотай чытаў. Наогул, паколькі газеты раздрукоўваліся з інтэрнэту, дык артыкулы пераважна былі на мой густ, які не абміжоўваўся толькі палітычнымі ці літаратурнымі навінамі. А ён заўсёды дзякаўваў, казаў, што вельмі цікава, бо яго якраз і займае “жыцьцё ва ўсіх яго праявах”. Ён, дарэчы, практична не чытаў мастацкай літаратуры, казаў, што стаміўся і страціў да яе інтарэс. А жыцьцём “ва ўсіх яго праявах” цікавіўся жвава і з ахвотай. Так працягвалася, з невялікім перапынкам у канцы красавіка (калі я быў у Беларусі), да самага ад'езду Быкаўых у Менск 23 траўня. Мае візіты былі даволі кароткія – ня больш за гадзіну. Але за тыя размовы, за дабрыню і ўвагу Быкаўых я буду заўсёды ўдзячны лёсусу.

## 111

У тыя красавіцкія дні шмат гаварылі і пісалі пра забойства ў Ракеі дэпутата Думы



*Кран-пад ёмнік перад домам на вуліцы  
У Вршовіцкага Надражы, дзе жыў  
Васіль Быкаў. Вакно быкаўскай кватэры  
на першым паверсе справа ад крана.*



*Ложак Васіля Быкава ў арандаванай  
праскай кватэры.*

Сяргея Юшанкова. Васіль Уладзіміравіч казаў, што гэта адназначна “гэбуха” – яе почырк, яе стыль. Быкаў тады сказаў вельмі харктэрную рэч, якая шмат можа сказаць тым, хто абвінавачвае яго ў прапускасцьці. Ён сказаў, што ў Рәсей кіруе “тэбэнная кліка”, а ў гэтага, як ён сказаў, “расейскага беспарарадку” ёсьць адна асаблівасць. Калі б раптам высьветлілася, што загад аб забойстве Юшанкова аддаў сам Пуцін, і гэта стала б шырокая вядома, дык народ яго не асудзіў бы, а, наадварот, сказалі б, маўляў, во якая рука цвёрдая, які мужык, які гаспадар круты – узяў і забіў. І яшчэ больш захапляліся б. Так Быкаў казаў пра Рәсей і расейскі народ 24 красавіка 2003 году.

Расказваў ён і пра свае рахункі з ГБ. Казаў, што ў Менску рукапісы ў яго кралі ня толькі на дачы, але і дома, на Танкавай. Калі я спытаўся пра зыніклія за мяжой арыгіналы рукапісаў, Васіль Уладзіміравіч расказаў, што дзеля той справы не паехаў на першы зъезд БНФ. Парыжскае выдавецтва прапанавала Быкаву выдаць поўны збор яго твораў, адзіная ўмова – даслаць тэксты з арыгіналамі рукапісаў. У Васіля Уладзіміравіча якраз надарылася паездка ў Іспанию, якую ён вырашыў скарыстаць для перадачы рукапісаў у Парыж, бо на савецкую пошту з-за ГБ не спадзяваўся. У Іспаніі нейкі былы савецкі іспанец дапамог яму запакаваць усё, і яны адправілі рукапісы па ўказаным парыжскім адресе. Як вядома, усё зынікла бяз съледу. У пачатку 90-х гадоў Быкаў сам прыехаў у Парыж і стаў шукаць тое выдавецтва. Аказалася, што такога няма і не было. Васіль Уладзіміравіч казаў, што яму асабліва шкада першага варыянту “Мёртвым не баліць”, бо ён з-за бясконных пераробак страціў адчувацьне “явы” – без арыгіналу ён сам ўжо ня мог сказаць, які варыянт першасны, сапраўдны. А я думаў пра маштаб гэтай страты для беларускай культуры... Каму было важна, каб творы Быкава ніколі не былі выдадзены ў нязмененым цэнзурай выглядзе? Таму, хто гэтую цэнзуру і дапільноўваў.

## 111

9 траўня я віншаваў Васіля Уладзіміравіча з перамогай па тэлефоне. Атрымала-ся невялікая размова. Я сказаў, што віншую яго ня толькі з уласна перамогай, але і з тым, што ён выжыў у той страшэнны і крывавай калатнечы, якой была Другая Сусьветная вайна. А таксама з тым, што ён пераадолеў цяжэйшую духоўную і маральную траўму, спрычыненую яго мастакоўскай душы ваеннымі рэаліямі, і здолеў перажытае ўвасобіць у высокую літаратуру.

А пасля я расказаў, што ў маёй сям'і вайна пераламала лёсы сваякоў і з боку бацькі, і з боку маці. Бацькаў бацька быў у Мірскім батальёне самааховы, у 44-м забраны на фронт і ў тым жа годзе загінуў у Славаччыне. Бацька мамы быў савецкім афішарам, быў у партызанах, цяжка паранены, пасля вайны за страту пісталета дастаў 10 гадоў лагераў, адседзеў, пасля піў.

Васіль Уладзіміравіч у адказ сказаў, што і тады “жыцьцё чалавече каштавала трыв капейкі”, і цяпер яшчэ чалавецтва не дажыло да разумення каштоўнасці асбнага чалавечага жыцця...

## 111

Быкаў вельмі тонка адчуваў людзей і сьвет, часткай гэтага адчувацьня была яго здольнасць да жывапісу і малюнку. Ён таксама меў прыроджаную годнасць, якой ужо так мала засталося сярод насельнікі сучаснай Беларусі. Пыхі, прэтэнзіі і фальшывага гонару хапае, а вось годнасці, у тым ліку і нацыянальнай, амаль няма... Тую годнасць яшчэ можна ўбачыць сярод беларускіх эмігрантаў, большасць якіх таксама паходзяць з сялянаў. У пачатку і ў палове мінулага стагоддзя ў Беларусі яшчэ заставалася шмат такіх здольных і годных вяскоўцаў, якія ні перад кім не схілялі галавы і шмат чаго хацелі, не задавальняючыся малым. На ўсходзе краіны такіх выбіла НКВД, калектывізацыя і дэпартызацыя, а на захадзе – спачатку саветы, Армія Краёва і немцы, а пасля зноў жа савецкая ўлада. Вось якраз яны і іх дзеци

жывуць цяпер у заходніх краінах. Несумненна, што такім чалавекам быў і Васіль Уладзіміравіч. Не дарэмана ён хутка сышоўся і пасябраваў з Барысам Кітом. Быкаў таксама не схіляў галавы...

## 111

Увесну 2003 году надвор’е ў Празе выдалася ня надта добрае – ніяк не станавілася цёпла. Неба было спрэс зацягнутае ніzkімі алавяна-шызымі аблокамі, дзымуў халодны вецер. Сынег у Празе бывае рэдка, і яшчэ вясной вецер можа гнаць вам пад ногі зжоўклае апалае лісьце – уздых мінулае восені. У тую вясну ўзыніла нават блытанае адчуваныне пары году – ці то лета наперадзе, ці то зіма. А Быкавы якраз вельмі цікавіліся надвор’ем. Гэтаму было дзъве прычыны. Адна – няведаньне замежных моваў. Стальнім людзям у новай краіне наладзіць побыт асабліва цяжка. Свайго тэлевізара ў іх не было, і таму тэлевізар і відэамагнітафон 19 красавіка ім пазычыў Віталь Тарас. Па-чэшску Быкавы не разумелі, і ў выніку звяярталі ўвагу пераважна на прагнозы надвор’я, дзе ўсё ясна і бяз словаў, па карцінцы. Пра гэта з жартам ня раз казаў сам Васіль Уладзіміравіч. Зрэшты, гэта толькі адна і не галоўная прычына ўвагі Быкава да надвор’я ў тую апошнюю для яго вясну.

Ён відавочна разумеў усю крытычнасць свайго становішча і свайго дыягназу. І таму было асабліва балюча назіраць у ім тугу па сапраўднай вісьні, па красе прыроды, па “сонейку”, як ён казаў. Ён толькі і гаварыў што пра цяпло, пра цёплае надвор’е – ён прагнou яго, чакаў апантана і з надзеяй, можна было падумаць, што цяпло было яму жыццёва неабходнае...

Аднойчы, прыйшоўшы да яго ў палату, мы з Вольгай сказалі, што на вуліцы пайшоў сынег. Васіль Уладзіміравіч так засмуціўся і расстроіўся, нібыта даведаўся нейкую кепскую навіну. Падышоў да вакна, паўзыхаў...

На 23 красавіка у Васіля Уладзіміравіча быў прызначаны чарговы прыём у анколага. Напярэдадні ён сказаў, што яму толкам нічога не гавораць, і што чэшскія медыкі яшчэ застаюцца пры старой савецкай традыцыі хаваць ад хворага праўду пра яго сапраўдны стан. “А што я... Мне – каб хутчэй цёпла стала, мне б да цяпла дажыць,” – сказаў ён.

Затое, калі вясна такі надыйшла ў траўні, Быкаў зъмяніўся, прыбадзёрыўся, яго настрой відавочна палепшыўся.

Няк, мы з Вольгай заехалі апоўдні да яго, каб аддаць сవежую прэсу. Папярэдне я пазваніў Васілю Уладзіміравічу на мабільны тэлефон, ён сказаў, што цяпер з Ірынай Міхайлаўнай знаходзіцца ў Гаўлічковых Садах і прапанаваў нам ехаць адразу да садовае брамы. Сады знаходзіліся літаральна ў дзівюх сотнях метраў ад кватэры Быкавых. Гэта быў шанцунак, што апошняя месяцы Васілю Уладзіміравічу выпала пражыць каля гэтага цудоўнага пражскага парку, размешчанага на маляўнічым і даволі стромым склоне гары з выступамі скальнай пароды. Ён праводзіў там шмат часу, падоўгу гуляючы па дагледжаных алеях сярод векавых дрэваў і велізарных кустоў расквітнелага бэзу або седзячы на сонейку на адной са шматлікіх лавачак.

Мы прыехалі, ля ўваходу ў парк нас сустрэў сам Васіль Уладзіміравіч – Ірина Міхайлаўна на той час пайшла ўжо дадому. Гэта быў ці не адзін з першых пасапраўднаму цёплых дзён. Васіль Уладзіміравіч быў у гуморы, вельмі ажыўлены і ўвішны. Ён прапанаваў паказаць нам парк, мы згадзіліся, і ён павёў.

Быкаў крочыў паперадзе і так жвава, што мы ледзьве пасьпявалі. Ён вёў нас па алеях і рассказваў пра кожнае дрэва ці куст – дзіўным чынам ён ведаў іх назвы, а было іх там безыліч. Я дзівіўся, захапляўся яго ведамі і ў адказ нагадаў яму, як у сваіх дзёйніках Вячаслаў Адамчык рассказвае пра пахвалу Кандрата Крапівы яго першаму раману: “А вы шмат зёлак ведаецце...” Прыгодаў я і безыліч батанічных назваў у творах Караткевіча. У адказ Быкаў задаволена ўсыміхаўся. Мы абышлі

ўвесь парк, пасядзелі на лаўцы, пагаварылі троху пра тое-сёе. Васіль Уладзіміравіч захапляўся вясной, цеплынёй і расквітнелай прыродай. І разам з тым, недзе глубока ў куточках быкаўскіх вачэй я бачыў прыхаваны сум і боль – ён адназначна разьвітваўся. Вядома, надзея на лепшае таксама была, але было і разьвітаныне. Разьвітаныне з вясной, цеплынёй, прыродай, з “сонейкам” і... з цэлым съветам. Ён хацеў на разьвітаныне надыхацца цёплым веснавым паветрам, нацешыцца сонечнымі косамі, налюбавацца кветкамі і маладой зелянінай. Усё навокал ён тонка адчуваў, разумеў і цаніў. Любоў і замілаваныне да прыроды былі, як я разумею, часткай яго шляхетнай беларускай і мастакоўскай душы...

## 111

Неяк, седзячы ў Быковых, я расказаў Васілю Уладзіміравічу пра свае невясёлыя назіраныні над нашым нацыянальным харектарам. Беларусы, казаў я, заўсёды саступаюць, сышодзяць убок, прапускаюць наперад “паночку”, не жадаюцца ўвязвацца ў якое кольвечы процістаяныне. Каб беларуса выклікаць на канфлікт, трэба яго так дапячы, каб зусім невыносна было, тады ўжо беларус выбухне. Дый тое ня факт. Як прыклад, я прыводзіў звычайную сітуацыю на вуліцы любога з беларускіх гарадоў. Ты ідзеш, а нехта крочыць збоку, і вашыя шляхі перасякаюцца. У Празе ў аналагічнай сітуацыі табе ніхто і не падумае саступаць, табе спакойна пярайдуць дарогу, бывае наступяць на нагу, не прабачацца, а могуць нават і аблаяць. А беларус пераважна саступіць, можа нават спыніцца як укананы ці спалохана тузануцца назад. Якраз перад гэтым я меў такі выпадак у Менску, калі жанчына (!), з якой нашыя шляхі перасякліся, адхіснулася ад мяне раней, чым я сам пасыпей зрабіць тое самае. І адхіснулася з такой гатовасцю і рашучасцю, што выключыла ўсялякія думкі пра выхаванасць і далікатнасць. Гэта нешта іншае – глыбейшае і большае. Я назіраю гэта шмат гадоў. Славутая беларуская памяркоўнасць ёсьць вынікам сумнага вопыту беларускіх сялянаў за апошнія тры стагоддзі, калі яны толькі і чулі, што “асадзі назад...” Шляхта і гараджане нас пакінулі, спольшчыліся і абруслі, засталіся сяляне, якія ў пачатку стагоддзя яшчэ хацелі “людзьмі звацца”, а цяпер, пасля трагічнага досьведу ХХ стагоддзя, перасяліліся ў гарады і думаюць, што ўжо “людзьмі сталі” і што ім ёсьць што губляць... Экс-сялянам няма з чым параўноўваць, грошай на замежныя падарожжы па-ранейшаму няма.

Так прыблізна я наракаў на беларускі харектар, і Васіль Уладзіміравіч мяне горача падтрымаў. Ён сказаў, што сапраўды беларусы адскокваюць убок, саступаючы адно аднаму, сказаў таксама, што нават тут у Празе, ён у гэтым увесь час пераконваецца на прыкладзе сябе і сваёй жонкі, якая ўвесь час яму кажа, маўляў, адыдзі ўбок, не заступай людзям дарогу, ня трэба турбаваць нікога, самі дамо рады і гэтак далей.

Стопрацэнтным беларусам у гэтым сэнсе быў і сам Быкаў. Аднойчы ўзімку, праз месяц-другі пасыля пераезду ў Прагу, ён быў у нас на Радыё, і паўстала патрэба адвесці яго ў оптыку замовіць акуляры. Паколькі я размаўляю па-чэшску, то менавіта я і мусіў быў пайсьці з ім. Васіль Уладзіміравіч усыцешыўся і пачаў апранацца, а я кажу: “Пачакайце, калі ласка, хвілінаў 5-10, я мушу скончыць тут адну працу”. Мне трэба было начытаць трохвілінны тэкст міжнароднага каментару. Як Быкаў дачуўся, што я яшчэ маю нейкую працу, ён тут жа адмовіўся ісці ў оптыку, сказаў, што іншым разам, і як мы з Сяргеем Навумчыкам яго ні ўгаворвалі, апрануўся і сышоў. Я быў спачатку падумаў, што нечым яго пакрыўдзіў, але пасыля зразумеў, што гэта ўсяго толькі яго беларуская звыш-далікатнасць.

Пра тое, што Быкаў гэтую сялянскую рысу беларусаў разумеў і бачыў, съвежыць яго аповесцьць “Афганец”, апублікаваная ў часопісе “Дзеяслou” (№7, 2003). Я прачытаў яе праз год пасыля съмерці аўтара. Нікому ня трэба падманвацца з-за ўяўнай спрошчнанасці быкаўскай прозы, з-за адкрытасці і яснасці сюжэ-

таў і прадказальнасці фіналаў. У “Афганцы” таксама ўсё, на першы погляд, проста: праблемы ўзыніклі, нявыкрутка, дапяклю – заб’ю; грошай далі, накармілі, купілі – а-а... ну ладна, хай як ёсьць застаецца... Гэта суворая праўда беларускага быцця. Гэта – праўда пра беларуса. Пра маўклівага, ляснога, канфармісцкага, зациканага шматлікімі сваімі і суседскімі панамі і падпянкамі беларускага мужыка. Быкаў ўсё разумеў і “простымі сродкамі дамагаўся складанага...” (прабачаюся за самацытату).

## 111

Аднойчы, калі гаворка ішла пра маю кнігу “EGOізмы”, Васіль Уладзіміравіч раптам прызнаўся, што і сам некалі складаў афарызмы. Адзін яго афарызм мне запомніўся праз супадзенне думак. Гаворачы пра маю канстатацыю аб пераможцах, якія звычайна са зьдзіўленнем даведваюцца, колькі ў іх было паплечнікаў у часе барацьбы, Васіль Уладзіміравіч сказаў: “Ну Божа ты мой, перамога заўсёды мае шмат крэўных, а няўдача – сірата”.

## 111

29 красавіка я спытаўся ў Васіля Уладзіміравіча, як ён адчувае сябе інтэлектуальна ці працуе над нечым. Ён адказаў, што якраз у гэты дзень упершыню пасъяя аперацыі зноў узяўся за пісаныне. Сказаў, што да абеду скончыў ліст “маскоўскуму сябру”, які доўга ляжаў няскончаны...

## 111

Як вядома, падзеі Другой Сусветнай вайны ў Беларусі Быкаў называў грамадзянскай вайной – на яго думку, ваявалі партызаны з паліцыяй, а немцы былі ўбаку ад гэтай лютай бойкі. Ён лічыў, што якраз ад гэтага найболей цярпела насельніцтва, і што абодва бакі тога канфлікту былі калабарантамі.

Яшчэ да пераезду Быкаўых у Прагу, 22 чэрвеня 2002 году, мне выпала праца-ваць вядучым. Я пазваніў Васілю Уладзіміравічу ў Франкфурт-на-Майне і папрасіў у дзень пачатку вайны сказаць некалькі словаў на адкрытым праграмы. Ён папрасіў поўгадзіны на падрыхтоўку, і калі я пераваніў, надыктаваў мне дзвіюхвіліннае слова пра вайну, пераможцаў, пераможаных і перамогу. Вось фрагмент таго быкаўскага радыё-інтэрв’ю:

“...Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная реч. Але гісторыя парадаксальная па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны – бы пераможцы, а мы – сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зьняважаныя. Чаму так? Але гэта пытанье для нас. Немцы на яго даўно адказалі. А мы не навучаныя разважаць гэтым чынам, мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўніяй перамогі, якая на справе ёсьць перамога ня нашая. А чыя – во гэта таксама пытанье, на якое наша грамадская думка дагэтуль ня мае выразнага адказу...”

## 111

8 траўня 2003 году яшчэ не такі моцны пасъяя аперацыі Васіль Уладзіміравіч пад вялікім націскам беларускага пасла ў Чэхіі Уладзіміра Бельскага згадзіўся ўзяць удзел у афіцыйнай цырымоніі ўшанаваньня загінулых савецкіх жаўнераў на Альшанскіх могілках у Празе. Штогод у гэты дзень там збораюцца паслы Беларусі, Украіны і Рasei разам з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў Чэшскай Рэспублікі. Падчас цырымоніі, на якой Быкаў ледзь не самлеў, ён зазнаў яшчэ й вялікі боль і сорам. Праз дзень Васіль Уладзіміравіч расказаў, што перад пачаткам цырымоніі

зайгралі расейскі і ўкраінскі гімны, а беларускага не было. “Як быццам мы ўжо ўвайшлі ў склад Рады,” – сказаў сумны Васіль Уладзіміравіч.

Ён моцна шкадаваў, што згадзіўся пайсыці на туго імпрэзу – магчымы, гэта быў кампраміс за новы паштарт для Ірыны Міхайлаўны, а можа ён проста ня здолеў адмовіць. Пасол Бельскі, паводле Быкава, на адсутнасць беларускага гімну не зреагаваў.

111

Калі мы адзначалі разам Дзень Волі, Васіль Уладзіміравіч расказаў нам з Вольгай, што ў пэўным сэнсе верыць у прыкметы. Прынамсі, цэлае ягонае жыццё лічбы 11 і 111 прыносілі яму непрыемнасці і няшчасці. Калі, скажам, у камандзіроўцы яму выпадала пасяліцца ў гатэльнім пакоі з нумарам 11 ці 111, дык абавязкова за гэтым ішла хвароба, выкраданыне грошай ці яшчэнейкай непрыемнасць. Трапілася, напрыклад, скрыня ў аўтаматычнай камеры захоўваньяня з нумарам 111, і якраз перад адпраўленнем цягніка ў ёй зламаўся замок. У выніку — спазненныне на цягнік. І такіх прыкладаў Васіль Уладзіміравіч прыводзіў незылічона. А далей ён расказаў, што калі узімку 2002-2003 гадоў адчуў сябе кепска, то мусіў зьвярнуцца ў Празе да беларускіх лекараў Юрчанкаў. І вось, калі пры першым прыёме на яго заводзілі гісторыю хваробы, Васіль Уладзіміравіч краем вока зірнуў на толькі што ўпісаны рукој чэшскай медсястры нумар карткі. Гэта была лічба 111... “Я ўбачыў 111 і зразумеў, што нічога добра гэта хвароба мне чакаць не выпадае”, – дакладна так сказаў Быкаў нам з Вольгай 22 сакавіка 2003 году, за пяць дзён да аперацыі. Ён таксама сказаў, што нічога добра гэта хвароба не чакае і ад самой аперацыі, і нават болей, разумее, што дарэмна на яе згадзіўся. Мне тады, памятаю, стала вусыцішна, я за пратэставаў, сказаў, што можна яшчэ паспрабаваць адмовіцца ад нажа. А Быкаў адказаў літаральна наступнае: “Ня ёмка, столькі людзей уцягнута ў гэту справу, столькі мне дапамагалі...” Ён прадчуваў вынік і ня мог адмовіцца! Як звычайны беларус...

Ня ведаю, ці пацвярджаюць гэта лекары, але ў народзе кажуць, што пасыля хірургічных умяшаньняў запушчаная хвароба асабліва хутка зъядае хворага.

111

Быкаў любіў чырвонае віно, умеў і любіў выпіць, шанаваў добрае застольле і



Васіль Быкаў у Гаўлічковых садах.

добрую кампанію. Яму таксама не было чужое і пачуцьцё пэўнай зухаватасці. Аднойчы ў рэстаране я бачыў, як ён разылічваўся з афіцыянтам і даволі цырымонна з разухабістым смакам кінуў гроши на стол. Гэта было своеасаблівае пачуцьцё стылю. Ён наогул адчуваў стыль.

## 111

Мне давялося бачыць Васіля Уладзіміравіча ў розны час яго жыцця. У пачатку 90-х у Менску, калі мы жылі ў суседніх пад'ездах доўгага чырвонага дому на Танкавай, ён почасту праходзіў міма з троху апушчанай галавой, засяроджаны, задуменны і хмурый. Бачыў яго ў пражскай кватэры ў коле добрых знаёмцаў – вясёлага, іранічнага і ажыўленага. Бачыў яго на трывуне – рашучага, сур'ёзнага і адказнага. Назіраў яго ў рэстарацыі за келіхам віна – троху захмялелага, і ад таго больш раскаванага і нават зухаватага. Бачыў я Быкава і ў ненайлепшы час яго жыцця – у лякарні, цяжка хворага.

А запомніўся і назаўсёды застаўся ў маёй памяці рафінаваны беларускі інтэлектуал – тонкія белыя рукі, дагледжаныя, апрацаваныя пазногці, адпушчаныя ззаду, даволі даўгія валасы, якія ён меў у часе жыцця ў Нямеччыне, і разумныя глыбокія очі.

Калі б мне давялося вырашаць, які помнік Быкаву паставіць, я б ня выбраў камень. Гэта быў мудры, добры і прыстойны чалавек, ён тонка разумеў людзей і съвет – я б такую душу каменем не прывальваў. Тым больш, што быў ён хрысьціянінам і памёр з іконкай у кішэні. На хрысьціянскіх магілах так ці іначай прысутнічаюць крыжы.

З іншага боку, менавіта камень адпавядзе нязломнасці і непахіснасці быкаўскай жыцьцёвой пазіцыі.

19 красавіка мы былі ў Быкава ўдвух з Сяргеем Навумчыкам. Навумчык якраз меўся праз дзень ад'ехаць у Нью-Ёрк на месяц. Гэта была іх апошняя сутрэча. Васіль Уладзіміравіч нібы прадчуваючы гэта, нягледзячы на пасыляперацыйны перыяд дастаў і адкаркаваў бутэльку гарэлкі. Ірына Міхайлаўна запратэставала і ня дала піць мужу, я быў “за рулём” і давялося піць аднаму Навумчыку. Так мы і праседзелі гадзіну або дзве, прагаварылі. І вось, памятаю, якраз у той дзень гаворка зайшла, хто дзе і як хацеў бы быць пахаваны. Менавіта тады Васіль Уладзіміравіч і сказаў, што яго ідзялам ёсьць магіла Талстога ў Яснай Паляні. Гэта – звычайная парослая травой купіна.

## 111

У той разывітальны візіт Навумчыка мы гаварылі пра літаратуру. Навумчык пытаяўся, што Васілю Уладзіміравічу перадаць пачытаць, магчыма нешта з класікі. Быкаў сказаў, што класікі ня хоча. “Класіка з часам траціць значэнне,” – гэта дакладная быкаўская цытата. Ён таксама сказаў, што Бунін – адзін з лепшых расейскіх пісьменнікаў. А пасыля паправіўся: “Ды што там адзін з лепшых... Хіба лепшы расейскі пісьменнік”. Васіль Уладзіміравіч нават працытаваў уголос вyzваньне Буніна, маўляў, не прапануйце мне класічныя раманы, мне патрэбнае жыцьцё ва ўсёй яго паўнаце. Таму і я, сказаў Васіль Уладзіміравіч, болей цікаўлюся сённяшнім.

## 111

Быкаў ня быў атэістам, як гэта, часам, сцьвярджаюць. Ён быў вернікам. Іншая справа, што ён быў вернікам не ўцаркаўленым, а хутчэй традыцыйна-стыхійным. Паводле съведчаньня яго сяброў, у тым ліку Рыгора Барадуліна, і ў савецкія часы на нечых хаўтурах Васіль Уладзіміравіч жагнаўся. Маліўся і жагнаўся ён, напрык-

лад, на паходвінах Алеся Адамовіча. Сам Быкаў ня раз прызнаваўся, што хадзіў у храмы ставіць сьвечкі – пра гэта ён пісаў і ў сваіх успамінах.

Шмат разоў, праводзячы мяне з Вольгай, ён перахрышчваў нас на разьвітаныне са свайго вакна...

Мы ня раз гаварылі пра Бога, пра надпрыродныя сілы і надпрыродны пачатак сьвету. Неяк я сказаў, што толькі існаваньнем Бога можна патлумачыць сэнс і мэту існаваньня чалавека і сусьвету. Навука ведае, як нараджаецца і расце жывая матэрыйя, як дзеліцца клетка і адбываюцца іншыя жывыя працэсы, але яна ня ведае, чаму ўсё гэта адбываецца, хто ці што дае штуршок. Быкаў у адказ усъміхнуўся і працытаваў славутага ангельскага астрафізіка Гоўкінга, які сказаў, што ён можа растлумачыць як зьявіўся наш съвет, зоркі, планеты, матэрыйя, але ня можа сказаць – чаму.

Неяк я вырашыў прыцягнуць увагу Васіля Уладзіміравіча да важнасці малітвы для хворага чалавека. Разумеючы, што перада мной глыбока самаадукаваны інтэлектуал, які прывык сам шукаць рацыянальныя адказы на ўсе пытаныні, я пачаў здаўёк. Я расказаў яму пра тэорыю амерыканскага фізіка Эверэта, якую ён стварыў 50 гадоў таму, і якую дагэтуль нікто ня можа матэматычна абвергнуць. Тэорыя такая неверагодная і страшная, што пра яе ўсе стараюцца забыць. Класічная механіка съцвярджала, што, калі існуюць дзьве сістэмы, яны функцыянуюць і не ўплываюць адна на адну. Эйнштэйн унёс папраўку, сказаўшы, што ўсё залежыць ад хуткасці назіральніка – чым хутчэй рухаецца назіральнік, tym павольней працуе сістэма. Эверэт жа паправіў Эйнштэйна, сказаўшы, што, як толькі назіральнік пачынае нешта назіраць, ён адразу тое мяняе. Любая спроба назіральніка, напрыклад, зъмерыць маштаб каменю побач з ім, тут жа нараджае новы камень, расчапляе яго на два – а, значыць, стварае новую рэальнасць. Эверэт стварыў тэорыю расчаплення сусьветаў, тэорыю безылічы сусьветаў. Я, памятаю, сказаў, што калі зараз захачу зъмерыць рост Васіля Быкова, дык адразу ж узьнікне новы Васіль Быкаў. На съвеце безыліч людзей, кожны нешта назірае і кантралюе вачыма ці думкамі, і ў выніку сусьвет бясконца дробіцца на паралельныя съветы. Такія разлікі Эверэта. А далей я сказаў, што, магчыма, тэорыя Эверэта дазваляе меркаваць, што мы можам матэрыйлізуваць свае жаданыні – ўсё залежыць ад нашай увагі. Магчыма, разьвіваў я далей сваю думку, гэтая тэорыя пацвярджае і слушнасць малітвы – калі мы нечага вельмі хочам і канцэнтруем на гэтым увагу, мы мяняем рэальнасць, а съядомасць наша, магчыма, вандруе паміж тымі расчэпленымі рэальнасцямі. Далей я сказаў, што малітвой мы можам зъмяніць свой лёс і ўплываць на сваё здароўе...

Быкаў уважліва слухаў, усъміхаўся, глядзеў мне праста ў очы, і ў нейкі момант я раптам зразумеў, што мог бы ўсяго гэтага не гаварыць...

Наогул, рэлігійны бок быкаўскага съветапогляду яшчэ чакае свайго асэнсаваныня. Праўда і спрэядлівасць, якім ён ніколі ня здрадзіў, былі для яго сіоністамі красы і дасканаласці. Як і для любога нармальнага хрысьціяніна. Маральная напятасць быкаўскай прозы бяспрэчна мае ў сваёй аснове хрысьціянскі пачатак.

Пакінуў ён і вельмі красамоўныя, я б сказаў, магутныя зьнешнія сімвалы сваёй рэлігійнасці. Пад малонкам роднай хаты Рыгора Барадуліна ён напісаў “Дом, дзе жыве Бог”. Месца, дзе сыходзяцца лініі матчынай, бацькоўскай, сыноўнай і братнай любові, было для яго месцам сталай прысутнасці Бога, які, як вядома, “ёсьць Любоў...”

Але найбольш выразная дэкларацыя быкаўскага съветапогляду — гэта назва яго апошняй рэчы – книгі ўспамінаў “Доўгая дарога дадому...” Да якога ж дому цэлае сваё жыццё ішоў пісьменнік? І да якога дому на зямлі ідзе чалавечая душа, якая з нябесаў да нас прыходзіць і туды ж вяртаецца?..

111

Сумная вестка з Менску 22 чэрвеня дайшла да нас праз гадзіну пасыля съмерці Васіля Уладзіміравіча – пазваніла Галія Навумчык. У мяне тады гасьціваў брат з сям'ёй, айцец Андрэй Абламейка – у яго быў двухтыднёвы летні адпачынак. Ужо праз паўтары гадзіны пасыля съмерці Васіля Уладзіміравіча Андрусь пачаў служыць паніхіду за супакаенне душы слугі Божага Васіля. Было шкада разывітвацца, але Андрусь – съятар, і таму, атрымаўшы на наступны дзень запрашэнне ад сваякоў і сяброў пісьменьніка, ён не вагаючыся прыняў рашэнне перапыніць адпачынак і ехаць хаваць Васіля Уладзіміравіча.

Гэта глыбока сімвалічна, што менавіта Уніяцкая царква праводзіла Быкава ў апошні шлях – ім пакуль абодвум няўтульна ў роднай Беларусі.

Свяячка чалавека, пахаванага непадалёк ад Васіля Уладзіміравіча, паспачувала неяк Ірыне Міхайлаўне з прычыны таго, што “Быкаў звязаўся з уніятамі...” Тая жанчына хацела памаліцца за Быкава ў праваслаўнай царкве і спыталася ў съятара, ці можна паставіць съвечку за хрышчанага праваслаўнага, якога пахавалі уніяты. Съятар сказаў, што можна, але туды – съятар тыцнou пальцам у неба – яна ня дойдзе...

111

25 ліпеня, праз месяц пасыля съмерці Васіля Уладзіміравіча, у Прагу прыехала Ірына Міхайлаўна – забраць рэчы, здаць кватэрну, а таксама (як яна сказала) аддзячыць некаторым з нас – тым, хто Быкавым так ці інчай дапамагаў у Празе. У суботу, 26-га, мы з Сяргеем Навумчыкам паехалі да Ірыны Міхайлаўны і яе сына Сяргея ў быкаўскую пражскую кватэрну. Ехалі найперш пабачыцца, але ня толькі – я хацеў зыняць на відэа і фотастужку пражскую кватэрну Быкава. Хай тыя кадры стануць дакументам, каб не съпекулявалі пасыля, што Быкаў, нібыта, жыў у Празе раскошна.

Кватэра яго была аднапакаёўкай з маленькім трохкутным перадпакоем, які быў адначасова і кухняй. І вось у тым закутку, апрача вешала для адзення была яшчэ газавая пліта, некалькі кухонных шафай на съянне, умывальнік і два ўваходы – у прыбіральню і душавую, прычым уваход у душ ня меў дзъвярэй. Неяк Васіль Уладзіміравіч сказаў, што раней гэта была брамніцкая (вратніцкая, як ён казаў). Сапраўды кватэра была на першым паверсе і бліжэй за ўсе іншыя да ўваходных дзъвярэй пад’езду. Ациплялася яна газавай гарэлкай, якая разъмяшчалася ў съянне пад адзінным вакном на вуліцу У Вршовіцкага Надражы і мела выхлап навонкі. Той, хто бываў у Чэхіі, мог бачыць старой пабудовы дамы з жалезнымі газавымі выхлапамі пад вокнамі. Выхлап навонкі, аднак, не дапамагаў. У аципляльны сезон у кватэры заўсёды пахла газам. Аднойчы я пытаўся ў Васіля Уладзіміравіча пра гэта, але ён, як заўсёды, сказаў, што нічога, маўляў, жыць можна.

Мы, аднак, паміж сабой пагаварылі і вырашылі, што кватэру трэба мняць. Недзе ў красавіку мая Вольга пачала праглядаць аб’явы і абзвоніваць прымальныя варыянты. Аднойчы Быкавы нават зьбіраліся паехаць паглядзець адну прапанову, але нешта не атрымалася, а пасыля ўжо ня выпала.

Быкавых да думкі памяняць кватэру канчаткова схіліла будоўля, што пачалася на гарышчы іхняга дому. Гэта пражская мода: перабудоўваць паддашкі ў шыкоўныя кватэры, а пасыля здаваць або прадаваць іх. Проста перад вакном Быкавых быў усталяваны кран-пад’ёмнік, які пачынаў грукатаць і ляпаць з 7-мі раніцы. Ад гэтага Васіль Уладзіміравіч, паводле яго словаў, моцна пакутваў апошнія тыдні ў Празе.

111

А тады, у суботу 26-га ліпеня, Ірына Міхайлаўна запрасіла нас з Навумчыкам у

кітайскі рэстаран «Хуан-хэ», які знаходзіцца непадалёк ад быкаўскай пражскай кватэры, і дзе яны з Васілем Уладзіміравічам часам абедалі.

Вочы ў Ірыны Міхайлаўны ўесь час яе пражскага побыту былі чырвоныя ад частых сылёз. Яна была відавочна зынерваваная, часта неспадзявана мянгла тэмы размовы, адмаўлялася гаварыць пра Васіля Уладзіміравіча і тут жа сама пачынала згадваць пра яго апошнія дні і хвіліны. Гэтак яна расказала ў рэстаране пра яго апошні дзень нараджэння – 19 чэрвеня. Пасьля ўсіх візітаў і праслушоўванья стужак з запісамі віншаваньняў расейскіх пісьменнікаў, якія прыносяў Сяргей Шапран з “БДГ”, Ірына Міхайлаўна і Васіль Уладзіміравіч засталіся адны. «Я заплакала, – сказала Ірына Міхайлаўна, – заплакаў і Васіль...» Яму заставалася тры дні.

Я, дарэчы, чытаў тыя віншаваньні, апублікованыя ў “БДГ”. Лепш за ўсіх, на маю думку, сказаў Барыс Васільев, называўшы Быкава самым буйным пісьменнікам з тых, хто пісаў пра Другую Сусветную вайну (у Васільева «Вялікую Айчынную»). Я з гэтым згодны.

Візіты і эмацыйнае напружанье 19 ліпеня, на думку Ірыны Міхайлаўны, паспрыялі пагаршэнню стану пісьменніка, і яго перавялі ў рэанімацыю. У апошні дзень Быкаў практична не гаварыў, ён задыхаўся і хрыпэў. Ірына Міхайлаўна была побач, разబірала толькі асобныя словаў кшталту «Падымі, павярні...» А вечарам у адзін момант пакутны выраз яго твару нечакана зъмяніўся на супакоены і нават шчаслівы. Ірына Міхайлаўна не пасыпела зъдзівіцца, як пачула роўны, аднастайны піск апарату, які імгнен্যне перад гэтым раўнамерна адлічваў удары сэрца самага вядомага ў сьвеце беларускага пісьменніка – сэрца спынілася...

## 111

Нам на «Свабоду» фотакарэспандэнт «Нашай нівы» даслаў якую сотню фотаздымкаў з пахаваньня Васіля Уладзіміравіча. Калі я глядзеў іх, узьнікла ўражанне, што нашых съягоў ля труны было аж занадта – хапіла б і аднаго... Ня ўсе, відаць, гэта адчувалі. Ля труны быў ня толькі смутак, але і палітыка. Некаторым хацелася і ў смутную хвіліну як бы сказаць: «Вось, Быкаў наш, а ня ваш!..» А Быкаў якраз – усіхны, хоць і найперш беларускі. Зрэшты і людзей можна зразумець – ім няма чым дыхаць у задушлівай атмасфэры сέньняшняй Беларусі, і пахаванье народнага пісьменніка стала магчымасцю ўздыхнуць свабодна і на поўныя грудзі. Не дарэмана Станіслаў Шушкевіч сказаў ля магілы, што апошняя заслуга Быкава ў tym, што ён сваёй смерцю дазволіў беларусам прайсціся па цэнтральнай вуліцы Менску са сваім съягамі, чаго ім улады ўжо даўно не дазваляюць. Тым ня менш, гэтым сваім уражаньнем я тады падзяліўся з Ірынай Міхайлаўнай, і яна згадзілася, сказала: «Так. Ведаеце, Сярожа, у мяне ў нейкі момант наогул было адчуванье, што мы з Васілем там ні пры чым...»

А наогул, ведаючы пра абставіны пахаваньня Быкава, а таксама (і асабліва) пра тое, што ім папярэднічала і ў Доме літаратаў, і раней, на паседжаньнях пахавальнай камісіі, я здымаю капялюш перад старэйшым сынам Васілем Уладзіміравіча Сяргеем...

## 111

У той суботні вечар Навумчык шмат распытваў Ірыну Міхайлаўну пра падрабязнасці шпіталізацыі і лячэння Быкава. Справа ў tym, што пражскі лекар-анастэзіолаг, эмігрант з Віцебску Сяргей Юрчанка, які, уласна, і арганізаваў аперацыю і быў як бы апекуном Быкава ў клініцы «Motol», адзначана съцвярджае, што выпадак Быкава – гэта «выпадак Міхаіла Васільевіча Фрунзэ».

Абставіны лячэння Быкава ў Празе наогул цікавыя. Пра іх яшчэ напішуць

больш падрабязна. Я тут падам толькі некалькі цікавых дэталяў. У 79 гадоў браць чалавека на аперацию – даволі рызыкоўна. Але ў Чехіі на гэта ідуць. У выпадку Быкава ў лекараў была надзея і прыклады. Сяргей Юрчанка рассказаў, што дакладна такі ж выпадак быў у іх клініцы год да Быкава – такі ж самы дыягназ. Дык вось, той 80-гадовы чалавек жыве і цяпер, больш чым праз два гады пасыля аперациі, і бярэ тыя ж лекі, якія далі Быкаву. Гэты прэпарат у Чехіі не дазволены да выкарыстання і вельмі дарагі. Спатрэбілася некалькі тыдняў на ўзоруні міністэрства аховы здароўя ўзгадняць са страхавой кампаніяй умовы аплаты і наогул яе згоду на эксыперыментальнае прымененне таго леку. І вось з дазволу медычных уладаў і страхавой кампаніі Быкаву быў пачаты курс лагоднай хіміятэрапіі таблеткамі Xeloda – гэта былі адзіныя падобныя лекі ў сьвеце, якія ня шкодзяць сэрцу, а яно ў Васіля Уладзіміравіча было хворае і слабое.

У Менску Быкаву далі хіміятэрапію звычайную... У Беларусь Васіль Уладзіміравіч паехаў, маючы з сабой 6 упаковах тых лекаў па 2900 даляраў кожная. Гэтую лічбу я называю наўмысна для тых, хто съцвярджае, што Быкава ў Чехіі лячылі кепска. Для паездкі Быкавы вырашылі скарыстаць двухтыднёвы перапынак у курсе лячэння. Гісторыя з прапіскай, аднак, не дазволіла ім вярнуцца ў Прагу своечасова.

Сяргей Навумчык і я казалі Ірыне Міхайлаўне, паўтараючы слова Юрчанкі, што пачынаць хіміятэрапію ў Менску ўнутррывенна было нельга, бо яна мае кардыятацічнае дзеяньне. Яна адказала, што Быкаўская сэрца хіміятэрапію вытрымала, але ня вытрымалі лёгкія – у Васіля Уладзіміравіча была астма і інфізема лёгкіх.

Факт застаецца фактам – пражскі лекар-беларус съцвярджае, што ў Беларусі паступілі няправільна, і гэта паскорыла трагічны вынік, прычым не ад асноўнага дыягназу...

### 111

Іншую цікавую реч расказала нам у той суботні вечар Ірына Міхайлаўна. Калі Быкаў пераступіў парог сваёй менскай кватэры, яго твар падабрэў, пас্বяплеў, і ён вымавіў: «Не паеду больш у Прагу, застанемся тут». Гэта – дадатковы штрых у карціну быкаўскага разьвітання з гэтым съветам і сваім народам.

### 111

У пачатку ліпеня 2004 году я быў у Менску ў камандзіроўцы. Як заўсёды, зайшоў адведаць Ірыну Міхайлаўну, а пасыля мы разам паехалі на Усходнія могілкі да магілы Васіля Уладзіміравіча. Па дарозе Ірына Міхайлаўна расказала мне дзіўную (і нядзіўную) реч. Аказваецца, падчас яе частых візітаў на могілкі ўсе міліцыянты-ахоўнікі актыўна з ёй контактавалі, дэманстравалі вялікую павагу, нават запабягалі, прасілі прынесыць ды падпісаць кнігі Васіля Уладзіміравіча і, галоўнае, не давалі нікому падступіца да магілы, не давалі нічога там чапаць – міліцыя яго магілу ахоўвала...

Калі я стаў тады ля магілы, спрэс заваленай вянкамі з бел-чырвона-белымі стужкамі і ўтыканай вялікімі малымі бел-чырвона-белымі съцягамі і съцяжкамі, я зразумеў ашаламляльную реч: за бел-чырвона-белы съцяг у сучаснай Беларусі людзей збіваюць на вуліцах і даюць 15 сутак арышту, а на магіле Быкава прадстаўнікі гэтай жа ўлады бел-чырвона-белая съцягі ахоўваюць цэлы год... Ён *ix* перамог. Нават пасыля яго съмерці яны (і былыя, і цяперашнія) нічога ня могуць яму зрабіць, ён быў і ёсьць непараўнана большы за *ix*...

У канцы кастрычніка 2004 году я зноў прыехаў у Менск у камандзіроўку і адразу з братам Андрусём наведаўся да Ірыны Міхайлаўны. Яна расказала, што якраз напярэдадні, 22-га кастрычніка, сама прыбрала ўсё з магілы, рыхтуючыся да

ўстаноўкі помніка. Я зразумеў, што тыя бел-чырвона-белыя сцягі і стужкі ніхто так і не насымліўся крануць...

Ён быў увасабленынем нашай годнасці і съведкам нашае прысутнасці ў гэтым съвеце. У 2003 годзе тэрыторыя незалежнай бел-чырвона-белай Беларусі звялялася да магілы Васіля Быкава... І, спадзяюся, некалі пашырыцца адтуль зноў на ўесь беларускі аблшар. Быкаў жыў няскораны, ад'ехаў з Беларусі няскораны, і пайшоў у вечнасць няскораны.

Я тады, у ліпені 2004-га, разьвітваючыся з магілай, міжволі нізка пакланіўся, Ірына Міхайлаўна заплакала...

111

Цяпер шмат спрачаюцца, ці прыехаў Быкаў съядома паміраць на Бацькаўшчыну, ці вярнуцца ў Беларусь назаўсёды? Вось як гэта выглядала з Прагі.

Быкавы моцна сумавалі па Менску і па Беларусі, асабліва скардзілася Ірына Міхайлаўна. Пра саму паездку ў Менск Васіль Уладзіміравіч гаварыў шмат, мяніліся і даты – то гэта была восень 2003 году, то канец лета, то ліпень. Адначасова ў красавіку-траўні мы ня раз абмяркоўвалі і магчымасць прыезду ў Прагу яго сваякоў, нават планавалі іх разъмяшчэнне.

Нечакана, недзе ў другой дэкадзе траўня, Быкавы пачалі цікавіцца коштам чыгуначных і авіяцыйных блетаў. І вось аднойчы ў мой прыезд (цяпер ужо ня памятаю даты) Васіль Уладзіміравіч ражуча сказаў, што едзе. 22-га траўня, за дзень да адлёту мы з Вольгай былі ў Быковых, і янырайтіся з намі, як вырашыць такую вось проблему. Наступіў двухтыднёвы перапынак у курсе хіміятэрапіі. На 6 чэрвеня быў прызначаны кантрольны аналіз крыві і пачатак наступнага этапу лячэння. І якраз на 6-га чэрвеня, пятніцу, былі зваротныя білеты Быковых. Яны не пасыпявалі здаць той кантрольны аналіз, бо аналізы, як вядома, бяруцца да 10-й раніцы. Мы паралі ім дамовіцца з лекаркай, каб аналіз узялі 7-га, у суботу – я ведаў, што так робіцца. Так і вырашылі.

Мы разьвітваліся на два тыдні. Ніякіх размоваў пра канчатковае вяртанье ў Беларусь не было. Іншая справа, што недзе падсьядома, ведаючы свой дыягназ і адчуваючы свой стан, Васіль Уладзіміравіч мог нешта прадчуваць і канчаткова адчуў гэта дома... У кожным выпадку, паводле прынозу пражскіх лекараў з той швейцарскай далікатнай хіміятэрапіі Васіль Уладзіміравіч павінен быў пражыць яшчэ прынамсі год-паўтара...

111

Мне цяпер усё роўна, ці зьбіраўся Васіль Уладзіміравіч дадому назаўсёды, ці не. Усё адбылося так, як адбылося. І ў съмерці гэтага вялікага чалавека была яго апошняя ахвяра роднай Беларусі, якую ён любіў бязъмежна, якой жыў і дыхаў, якая прынесла яму столькі радасці, болю і расчараваньня. Съмерць Быкава стала яго апошній перамогай над уладай, якая яго зневажала, над той несправядлівасцю, якая пануе цяпер на нашай Бацькаўшчыне, над чалавечай слабасцю і подласцю, над стукацкім саслоўем, якое, паводле яго словаў, заўсёды было побач з ім. Яго съмерць і паховіны сталіся сімвалічнымі і знакавымі, яны паказалі зьняверанаму народу і яго разъяднанай эліце, што мы яшчэ “ня ўмёrlі...” Вялікі песіміст пакінуў нам надзею.

Прага,  
Ліпень 2004 – Сакавік 2005

Здымкі Сяргея Навумчыка і Ірыны Міхайлаўны Быкавай.

